





# Працяг лекцыі тав. А. І. ЛУР'Е

Маркс выхопіў, вядома, з умоў да-  
маніалістычнага капіталізму. Ленін  
далі разні знатыя гэтым Маркса і  
яго вядомая работа «Імперыялізм, як  
вышыннае статыя капіталізму» за-  
значае таго ж чынам.

У раздзеле «Гісторычнае месца ім-  
перыялізма», паказаўшы, што рост  
буйнай вытворчасці вартасці, сініка-  
тав і троству капіталісту, гіганціску-  
е зрастанне размежа і магутнасці фі-  
нансавага капіталу азначае па сутнасці  
аграмаджанне працы ён заключае:  
«станоўніца відавочнага, што перад на-  
мі ў піянасці аграмаджанне вытвор-  
часці... што прымітагаспадарчымі і  
прыматнагаспадарчымі адносіні скла-  
даюць абалонку, якая ўжо не адпавя-  
дае зместу, якія номінальныя павінны за-  
трымваць, калі штучна аплюстрава-  
юць, якія можаставаць ўстраненне, — якія можаставаць

ў гіймскім стане парадынальне дуўгі-  
час, але якая ўсё-ж немічна будзе  
зустранена». (Ленін, т. XIX, стар. 174).

Такім чынам, развіваючы тэорыю  
Маркса на аснове даных новай эпохі,  
прышоў у выніку ад неадходнасці гі-  
белі капіталізму.

Такім чынам, першы том «Капіталу»  
показаў рабочаму класу, якія яго гі-  
сторычнае ролю, даў рабочаму класу  
зусніці ў яго палітычнай барацьбе.

Другі том «Капіталу» ізлагае пра-  
цес абарачэння. Тут выразлікава-  
но капітал, як быццамі стогні на  
выніках лонданскага Сіні (вузіна, іде-  
вінчылачыся бакіркі) і выразлікава-  
ющае, якія формы капітал забываюць ў  
сферы абераціі. Сапраўдны капітал  
мае тры формы: то ён выступае ў вы-  
глядзе залатых грошоў, то ён высту-  
пае ў выглядзе вытворчага капіталу,  
то ён выступае ў выглядзе вілажнай  
масы тавару, якія блукнуць па ася-  
нах і морах. Аднак, хана капітал при-  
мае розныя формы, прыбаўваючы ў роз-  
ных скuru, але сутнасць яго адна і  
таксама ў самых розных формах капі-  
тал ажыццяўляе эксплатацыйную рабо-  
чага класа.

У апошнім раздзеле другога тома  
Маркса накідае карынту абарачэння  
усёго грамадскага капіталу: паказвае,  
як албізынцае разліканыя ўсіх тава-  
рыва на рынку з тым, каб заўважыць  
рабочых і капіталісту пралетаріату  
спажыўнага і срэблыкі вытворчы-  
ці для бесперыяднай пагараніі і пра-  
даўжнай вытворчасці. Гэта самая важ-  
ная частка другога тома, хана на-  
зывычайно цяжкая. Калі Энгельс ал-  
казаў Віктору Аллеру — аўстрыйска-  
му соцыял-дэмакрату, які, селячы  
у турме, ханеў «пациён» на II і III то-  
мамі «Капіталу», — ён яму парадаў ал-  
кладзец гэту частку пад самы канец  
бо яна вельмі цяжкая. І, несумненна,  
труднасць былі тады. Чынер мы не  
маем усіх трудаўнікаў, бо мы  
маем выдатную распрацоўку тэорыі  
і разлікі Маркса ў Леніна, які ў ба-  
ральне з народнікамі, у аргікулах  
— тэорыі рынаку і «Рэзініі капіталіз-  
ма ў Расіі» разабраў па костачках  
і далей разыў гэтую частку «Капіталу»  
Маркса. Так што з дапамогой высо-  
кага пракладчыка кансультанты Леніна  
гэты раздзел було падпаводзіцца вы-  
учэнню значна лігчы і нам не трабо-  
було прыблізіць па тых парод, якія  
рекамендаваў Энгельс у пісьме да  
Аллера.

У трэцім томе «Капіталу» Маркс із-  
лагае, якія конкретныя формы прымае  
дадатковая вартасць і вартасць у хо-  
дзе конкретнага развиція капіталістич-  
нага грамадства, і набрасае карын-  
туючы размежаваніе дадатковай вар-  
тасці і вартасці паміж табою, што  
створана рабочымі класам у працесе  
вытворчасці, заселіць на розныя част-  
кі, змагаючыся паміж сабой. Гэтая  
частка тэорыі Маркса вяліка для про-  
летарыата тому, што яна ўскрывае  
усё формы эксплатаціі, паказвае,  
якія суправаднісці існуюць у самым  
вароўкіх лагерях. Праўда, гэтая су-  
праваднісць не асабліва вілажкі, гэтая  
суправаднісць падобна, як гаварыў  
Ленін, на барапыту двух столячнай-  
ніцай у адной канцыні, бо ўсе  
яны не гледзяць на гэтую барапыту.  
мажна адну залату — эксплатацію рабочага класа. Гэта сазнаніе, што  
нама капіталісту лепшыя і горшыя,  
што капіталіст-працоўнікі нічым не  
адрэзаныя па сутнасці ад гаварыў  
Леніна, што ад прамысловага капіталіста  
што ад прамысловага капіталіста, што  
яны адрэзаныя паміж сабой як раз-  
так, якія ўсіх чорт адрэзаныя, ад  
жоўтага чорта, якія ўсіх чорт ад-  
рэзаныя значніе для рабочага класа.  
Рабочыя клас, якія вядомы рабочым  
чынам, якія не паказваюць з буржуазіі  
загадкі, паказваюць гэтым капіталісту  
загадкі для таго, каб вызваліцца ад  
усіх эксплатаціі.

Выучэнне раздзела аб формах эксплатаціі важна для таго, каб пад-  
ніць пролетарыата на барапыту су-  
прошы, усіх эксплатаціі, паказвае.  
Весь у чым галубоная рэволюцыйная  
капіталістическая тэорыя Маркса ёс-  
тада дадатковай вартасці на раз-  
ных формах (прыбытак, працяг, ренты),  
якую ён ізлагае ў трэцім томе «Капі-  
талу».

У гэтым жа томе мы маем ізлажен-  
не марксавай тэорыі рэнты, якая была  
блізкую развіту ў работах Леніна і  
Сталіна па аграрнаму пытанні, якая  
складае тэарэтичную аснову ленінскай  
ідеі аб асаве рабочага класа з ся-  
лянствам. Гэтая частка можа быць  
правільна разуміта і ўсвоена, якія  
булі выучэнца паралельна з раз-  
нымі Леніна і Сталіна.

Такі кароткі змест трох томаў «Капі-  
талу», наколькі гэта можна ізлажыць  
у рамках альной лекцыі.

Якое першое значніе «Капіталу»?  
Іоно заключаецца ў тым, што «Капі-  
тал» паказаў немічнусць гэбелі капі-  
талізма, указаў на гісторычную ролю  
рабочага класа і на насліственіи га-  
коўністичнай эканомікі.

## III. ТРУДНАСЦІ ВЫВУЧЭННЯ „КАПІТАЛА“ І IX ПЕРАМАГАННЕ

Які-ж труднасці сустракаюцца пры  
выучэнні «Капіталу»?

Другое значніе «Капіталу» для нас  
иззначае ў тым, што «Капітал»  
з'яўляецца ўзорам прымінення марк-  
сіцкай дыялектыкі. Імена «Маркс»  
і яго аднайменнікі, якія магаюць на  
себе задачу выдзеліць з гегелевскай логікі  
тэатра грамадства, калі яно цікварна  
наважае.

Выпрацоўку метада, які лижыць у

аснове марксісткіх крытыкі паліты-  
кі, якія лічылі разніцамі, гаворыць

з'яўленіем грамадства, якіе не

сустракаюцца ў юніці, вывучае яз, рас-

членне, вывучае сувязь гэтаў з'яў-  
леніем грамадства, якія не

з'яўляюцца ў гэтым грамадстве.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значніе «Капіталу» для нас

з'яўляюцца ў тым, што «Капітал»

з'яўляе сябе ў якім-небудзі

відзе.

Іншыя значн

